

ЗВЯЗДА

Орган ЦК і МК КП(б) Б, ЦВК і СНК БССР

№ 31 (8007) 8 лютага 1938 г., аўторак ЦАНА 10 КАП.

СЁННЯ ў НУМАРЫ:

Аб парадку фінансавання машына-трактарных станцый. (Пастанова Савета Народных Камісароў Саюза ССР).

ПЕРАДАВЫ АРТЫКУЛ: — Большэвіцкі стыль работы — давяраць і правяраць.

Адкрыўся пленум Менскага гаркома партыі.

Пленум Полацкага акругкома КП(б)Б.

Паклёпнікі прыцягваюцца да партыйнай адказнасці.

Уручэнне ордэнаў Саюза ССР.

Насустрэч XX гадавіне Чырвонай Арміі і Ваенна-Марскога Флота.

Радыёграмы з лагера Паланіна.

На Усебеларускай агра-тэхнічнай нарадзе па Іліну.

АРТЫКУЛЫ:

Камбрыг В. Самуілаў. — Разгром Калчака.

Іж. М. Робінаў. — Торфахімія.

Ісакаў. — Даць будоўлям высокакасную цеглу.

Р. Я. Шуб. — Выконваем рашэнне Пленума ЦК ВКП(б).

І. Шляфер. — Банкротна кіраваць размеркаваннем даходаў у калгасах.

Т. Хадкевіч. — Чаму адстае Магілёўская МТМ ЗА РУБІЖОМ:

На фронтах у Іспаніі. — Фашысцкія піраты затрымалі пароход «Менжінскі». — Соцыяльнае заканадаўства ў Францыі. — Ваенныя дзеянні ў Кітаі. — Падае ў Германіі. — Пасля патаплення фашысцкімі піратамі англійскіх суднаў.

БОЛЬШЭВІЦКІ СТЫЛЬ РАБОТЫ — ДАВЯРАЦЬ І ПРАВЯРАЦЬ

Большэвіцкае кіраўніцтва кадрамі паводле спалучэння давер'я да людзей з правільнай выкананай даручанай ім справы. Ні адна партыя ў свеце не вылучае людзей так смела і рашуча, як партыя Леніна—Сталіна. Вылучэнне, асабліва ў апошні перыяд, многіх дзесяткаў тысяч партыйных і беспартыйных людзей з нізавой работы на кіруючую — свядчанне велізарнай веры нашай партыі ў масы, непарукайнай сувязі партыі з масамі, свядчанне росквіту асобы ва ўмовах сацыялізма і тых вялікіх клопатаў, якія партыя праяўляе аб росце, выхаванні людзей.

Вылучэнне работнікаў у нашай краіне ніколі не праводзілася ўсплыву. Давяраючы партыя заўсёды строга правярае людзей на практычнай рабоце. Ленін вучыў партыю, што правяраць людзей і правяраць выкананне — галоўнае ў кіраўніцтве. Строгая, пастаянная правяра людзей на рабоце асабліва выклікае ўвагу існавання сацыялістычнай краіны ў сацыялістычным асяродку. Нездарма людзі былі вольныя рэвалюцыйнай пільнасці. Але большэвіцкая пільнасць нічога агучыла не мае з труслівай падазраючага.

Студзеньскі Пленум Цэнтральнага Камітэта партыі зноў растлумачыў усім партыйным арганізацыям, што толькі вораг зацікаўлен у тым, каб пасейць няўпэўненасць і лішняе падазраючасць у нашых радах. Разбор апеляцыйных выключэнняў паказвае, як многа чэсных людзей зняважліва замаскаваныя ворагі партыі, кар'ерысты—спекулантамі на пільнасці, усямага ролу праўдзінасці, якія рады ачыраць і больш людзей. Рады ачыраць, каб адвесці ад сабе удар і каб дэзарганізаваць нармальную работу партыйнага і дзяржаўнага апарата. Напрыклад, у Чаркаўскім раёне, Кіеўскай вобласці, доўгі час тэраўраваў уся партарганізацыя нейкі Явочыніскі. Ён налісаў звыш 40 паклёпніцкіх заяў у розныя партыйныя і дзяржаўныя органы, абвінавачваў усяк комуністаў раёна ў сувязях з ворагамі. Ён у кампаніі з другім «комуністам» Петухом справакаваў палую групу членаў партыі на паклёп супроць чэсных людзей. Выхадзілі асуджаным разам за паклёп савецкім судом.

Рассяець лішняе падазраючасць — гэта перш за ўсё азначае поўнаснае разаблітаванне зняважлівых людзей і дапамагчы ім актыўна, з поўнай мерай энергіі ўключыцца ў сацыялістычнае будаўніцтва. Тут вялікая роль належыць друку. На жаль, даўка яшчэ не ўсе газеты зразумелі і выконваюць гэту прамую дырэктыву Пленума ЦК ВКП(б). Многім рэдактарам гонар мундзіра, як відаць, важнай чэснага выканання дырэктывы партыі! Рассяець лішняе падазраючасць і няўпэўненасць — гэта значыць уцягнуць у актыўную партыйную работу няправільна выключэння і зараз адноўленых у партыі чэсных комуністаў.

Прыклад выканання гэтай задачы паказваюць некаторыя партыйныя арганізацыі Ленінграда. На Кіраўскім заводзе быў зняважлівы камуніст тав. Капусцін. Яму прышлі ярыны шпанды, выказалі палітычнае недавер'е. Усе абвінавачванні супроць яго аказаліся хлуснёй. Тав. Капусціна аднавілі ў партыі і даручылі яму кіраваць гуртком па гісторыі партыі. Гурток гэты зараз адзін з лепшых на заводзе. Знаходзіцца шалуння і паклёпнікі, якія і пасля аднаўлення Капусціна ў партыі прабавалі яго дэскрыдываць. Не глядзячы на гэты новы паклёп, кіраўнікі завода незначылі тав. Капусціна намеснікам начальніка турбінага цэха. Пад кіраўніцтвам гэтага чэснага работніка работа ў цэху прыкметна палепшылася. Усё практычна прыклад поўнага выраўнення памылкі ў адносінах зняважлівага чалавека.

Давяраць і правяраць! — Такі закон большэвіцкага кіраўніцтва. Патрэбна жыць, не канцільярская правяра зверху, калі, скажам, абласны камітэт партыі на месцы вылучае, правярае работу райкома і яго сакратара. «Правяраць» выключэнне заданні, гэта азначае правяраць іх не толькі ў канцільяры і не толькі па фармальным справяднасці, але перш за ўсё правяраць іх на месцы работы па фактычных выніках выканання» (Сталін). Такая правяра да магчымага распазнае работніка, вызначыць яго сапраўдны якасці.

«Але правяра зверху даўка яшчэ не вызірвае ўсёй справы правяры. Існуе яшчэ другога роду правяра, правяра знізу, калі масы, калі кіруючы правяраюць кіраўнікоў, адназначы іх памылкі і ўказваюць шляхі іх выпраўлення. Гэтага роду правяра з'яўляецца адным з самых сапраўдных спосабаў правяры людзей» (Сталін).

Давяраць і адначасова вылучаць, правяраць работнікаў — воль што характэрнае большэвіцкі, сталінскі стыль выхавання кадрў. Парушэнне гэтых умоў у кіраўніцтве людзьмі — гэта парушэнне кроўных інтарэсаў партыі, інтарэсаў народа.

«Правда» падамяляла гэтымі днямі абурочныя факты з практыкі «кіраўніцтва» кадрамі з боку Яраслаўскага абкома. У Яраслаўскай вобласці быў вылучан кіраўніком выліка машына-трактарнай станцыі старшыня калгаса тав. Красноў. Чалавек быў пакінут без усякай дапамогі і кіраўніцтва, а потым заканава абкомам нібы за памылкі ў кіраўніцтве гаспадаркай у МТС. Гэты сумны факт павінен паслужыць сігналам тым кіраўнікам, якія пакідаюць без дапамогі, без кіраўніцтва новыя кадры, якія не вылучаюць людзей, не правяраюць іх на рабоце, а потым агучылі дэскрыдываць.

Прыклад выканання гэтай задачы паказваюць некаторыя партыйныя арганізацыі Ленінграда. На Кіраўскім заводзе быў зняважлівы камуніст тав. Капусцін. Яму прышлі ярыны шпанды, выказалі палітычнае недавер'е. Усе абвінавачванні супроць яго аказаліся хлуснёй. Тав. Капусціна аднавілі ў партыі і даручылі яму кіраваць гуртком па гісторыі партыі. Гурток гэты зараз адзін з лепшых на заводзе. Знаходзіцца шалуння і паклёпнікі, якія і пасля аднаўлення Капусціна ў партыі прабавалі яго дэскрыдываць. Не глядзячы на гэты новы паклёп, кіраўнікі завода незначылі тав. Капусціна намеснікам начальніка турбінага цэха. Пад кіраўніцтвам гэтага чэснага работніка работа ў цэху прыкметна палепшылася. Усё практычна прыклад поўнага выраўнення памылкі ў адносінах зняважлівага чалавека.

ПАКЛЁПНІКІ ПРЫЦЯГВАОЦА ДА ПАРТЫЙНАЙ АДКАЗНАСЦІ

Выконваючы рашэнні студзеньскага Пленума ЦК ВКП(б), партыйныя арганізацыі Мінска-Маскоўскага раёна Масквы па большэвіцку выпраўляюць дапушчаныя памылкі. Пры райкоме ВКП(б) працуюць 20 партсуддзяў — члены пленума райкома і сакратары парткома раёнага камітэта ўжо разгледзілі 45 апеляцый, узятых для перагляду ў МК ВКП(б) і Парткалегіі Камісіі Партыйнага Кантроля па Маскоўскай вобласці. Па 40 заявак зменена мера партыйнага спагання.

Партыйныя арганізацыі прыцягваюць да адказнасці паклёпніцаў, ахайваючых чэсных комуністаў. Прыцягваюцца да партыйнай адказнасці Шчыракоў і партарганізацыі Народнага камісарыята сацыяльнага забеспячэння, які падаў паклёпніцкія заявы на 36 членаў партыі. Выключэн з партыі Мінасаў (партарганізацыя Наркмацпрама), падаўшы 68 паклёпніцкіх заяў.

Кіраўніцтва на работу раённы камітэт сутыкаецца з фактамі супрацьўраўнення асобных гаспадарнікаў. Бюро раённага камітэта прышлося папярэдыць іх аб адказнасці за невыкананне рашэнняў студзеньскага Пленума ЦК ВКП(б).

АБ ПАРАДКУ ФІНАНСАВАННЯ МАШЫНА-ТРАКТАРНЫХ СТАНЦЫЙ

ПАСТАНОВА САВЕТА НАРОДНЫХ КАМІСАРАУ САЮЗА ССР

Існуючы арганізацыі фінансавання гаспадаркі МТС з'яўляюцца неадвальна-няўпэўнай і не адказвае задачам далейшага ўмацавання машына-трактарных станцый.

Банкаўскіх работнікаў, згодна пастановы СНК СССР і ЦК ВКП(б) ад 11 лютага 1938 года № 271.

Мноства крыніц фінансавання — два віды кредитавання, апрача таго, вылучае на натуральную і грашовую пакупленні ад калгасаў — і складаная тэхніка яго ажыццяўлення стваралі ўмовы для заблытвання фінансаў МТС, у выніку чаго стваралася запавязанасць па зарплатах, адбылася замаржванне дзяржаўных сродкаў і дэбіторскай запавязанасці.

6. У сувязі з узмацненнем кантрольных функцый Дзяржбанка па фінансаванні МТС арганізаваць у Праўленні Дзяржбанка Упраўленне фінансавання МТС, адначасова павялічышы штаты абласных і краёвых кантор і раённых аддзяленняў Дзяржбанка інспектарамі і аперацыйнымі работнікамі па кантролю за фінансаваннем МТС.

Адустаньне кантролю ў Іліну ў фінансаванні гаспадаркі МТС спрымае выдаткаванню дзяржаўных сродкаў не па назначэнню і стварала ва многіх выпадках умовы для іх разбазарвання.

7. Пры вылучэнні перавыдатку сродкаў супроць зацверджаных Наркмаэмам па якому-небудзь відзе затраў аддзялення Дзяржбанка прадастаўляе МТС 10-дзённы тэрмін для пакрыцця перавыдатку і неадкладна паведамляе аб гэтым абласной канторы Дзяржбанка і Наркмаэму рэспублікі, краёваму (абласнаму) для прыняцця неабходных мер.

У інтарэсах кар'ернага аздараўлення фінансаванні гаспадаркі МТС, паліпшення арганізацыі ўсёй работы МТС і ўмацавання кіруючай ролі і адказнасці зямельных органаў у калгасным будаўніцтве, Совет Народных Камісароў Саюза ССР пастанавіла:

8. Прылічваючыся а калгасаў аплата за работу МТС (натура і грошы) поўнасна паступае ў даход дзяржавы. Дырэктар МТС адказвае за своечасовае налічэнне, уручэнне рахункаў і здачу калгасам натуральна.

1. Устанавіць, што, пачынаючы з 1 студзеня 1938 года, фінансаванне ўсёй затраў МТС поўнасна ажыццяўляецца за кошт дзяржаўнага сазонага бюджэта па капітальных МТС.

9. У мэтах паліпшення работы МТС і ўмацавання барацьбы за павышэнне ўраджайнасці ўстанавіць наступныя віды заахочвання:

2. Фінансаванне ўсёх затраў МТС, апрача капіталаўкладанняў, ажыццяўляецца праз Дзяржбанк. На кожны з відаў затраў (гаручае, рамонт, зарплата вытворчым работцам, зарплата апарату МТС і іншыя адміністрацыйныя і гаспадарчыя выдаткі) адраваецца асобны метавы бюджэтыны рахунак, выдача сродкаў з якога робіцца Дзяржбанкам у межах зацверджанага капіталаўкладання.

10. Абавязваць Наркмаэмам СССР выдаваць з МТС грузавы аўтапарк, за выключэннем машын, неабходных для гаспадарча-тэхнічнага абслугоўвання МТС, у самастойнай гаспадарчым аўтакалоні, аб'яднаўшы іх у рэспубліках, не маючых абласнога дзялення, краях і абласцях у тэрыі, падпарадкаваных Наркмаэму СССР праз Наркмаэмы рэспублікі і краёваму (абласнаму).

3. Праверка скарыстання бюджэтных сродкаў па назначэнню і адпаведнасці вытворчым выдаткам аб'ёму выкананых работ ажыццяўляецца наркмаэмам рэспублікі, краёваму (абласнаму) і аддзяленнямі Дзяржбанка штомесна на аснове бухгалтарскай і аперацыйнай справаздачнасці.

11. Выдзеліць на самастойны гаспадарчы машына-трактарныя майстарыні капітальнага рамонту, паліпшыўшы Эканомсавету пры СНК СССР заахочвання, па прадастаўленню Наркмаэмам СССР спіс гэтых майстарыняў.

4. Наркмафіны рэспублікі, не маючы абласнога дзялення, абласныя і краёвыя фінансавыя аддзелы або па іх даручэнню раёныя фінансавыя аддзелы правяраюць правільнасць скарыстання бюджэтных сродкаў шляхам вывараўнага абследавання і дакументальнай рэвізіі МТС.

12. Зацвердзіць Палажэнне аб парадку фінансавання МТС па дзяржаўнаму бюджэту.

5. Для ўстанавлення цвёрдай фінансавай дысцыпліны і кантролю па выдаткаванні адпаведных МТС сродкаў абавязваць Наркмаэмам СССР арганізаваць інспектарска-рэвізійную групу з разліку адзін інспектар-рэвізор у сярэднім на 40—60 МТС.

13. Адмяніць пастанову СНК СССР ад 29 студзеня 1935 года за № 174 у частцы парадку фінансавання і кредитавання МТС.

6. Устанавіць адпаведна рэвізійскага апарата Наркмаэма СССР на ўзроўні, прынятым для фінансавання гаспадаркі МТС.

14. Адмяніць пастанову СНК СССР ад 29 студзеня 1935 года за № 174 у частцы парадку фінансавання і кредитавання МТС.

7. Пры ўстаўленні перавыдатку сродкаў супроць зацверджаных Наркмаэмам па якому-небудзь відзе затраў аддзялення Дзяржбанка прадастаўляе МТС 10-дзённы тэрмін для пакрыцця перавыдатку і неадкладна паведамляе аб гэтым абласной канторы Дзяржбанка і Наркмаэму рэспублікі, краёваму (абласнаму) для прыняцця неабходных мер.

15. Устанавіць, што, пачынаючы з 1 студзеня 1938 года, фінансаванне ўсёй затраў МТС поўнасна ажыццяўляецца за кошт дзяржаўнага сазонага бюджэта па капітальных МТС.

8. Прылічваючыся а калгасаў аплата за работу МТС (натура і грошы) поўнасна паступае ў даход дзяржавы. Дырэктар МТС адказвае за своечасовае налічэнне, уручэнне рахункаў і здачу калгасам натуральна.

16. Устанавіць, што, пачынаючы з 1 студзеня 1938 года, фінансаванне ўсёй затраў МТС поўнасна ажыццяўляецца за кошт дзяржаўнага сазонага бюджэта па капітальных МТС.

9. У мэтах паліпшення работы МТС і ўмацавання барацьбы за павышэнне ўраджайнасці ўстанавіць наступныя віды заахочвання:

17. Пры ўстаўленні перавыдатку сродкаў супроць зацверджаных Наркмаэмам па якому-небудзь відзе затраў аддзялення Дзяржбанка прадастаўляе МТС 10-дзённы тэрмін для пакрыцця перавыдатку і неадкладна паведамляе аб гэтым абласной канторы Дзяржбанка і Наркмаэму рэспублікі, краёваму (абласнаму) для прыняцця неабходных мер.

10. Абавязваць Наркмаэмам СССР выдаваць з МТС грузавы аўтапарк, за выключэннем машын, неабходных для гаспадарча-тэхнічнага абслугоўвання МТС, у самастойнай гаспадарчым аўтакалоні, аб'яднаўшы іх у рэспубліках, не маючых абласнога дзялення, краях і абласцях у тэрыі, падпарадкаваных Наркмаэму СССР праз Наркмаэмы рэспублікі і краёваму (абласнаму).

18. Адмяніць пастанову СНК СССР ад 29 студзеня 1935 года за № 174 у частцы парадку фінансавання і кредитавання МТС.

11. Выдзеліць на самастойны гаспадарчы машына-трактарныя майстарыні капітальнага рамонту, паліпшыўшы Эканомсавету пры СНК СССР заахочвання, па прадастаўленню Наркмаэмам СССР спіс гэтых майстарыняў.

19. Адмяніць пастанову СНК СССР ад 29 студзеня 1935 года за № 174 у частцы парадку фінансавання і кредитавання МТС.

12. Зацвердзіць Палажэнне аб парадку фінансавання МТС па дзяржаўнаму бюджэту.

20. Устанавіць адпаведна рэвізійскага апарата Наркмаэма СССР на ўзроўні, прынятым для фінансавання гаспадаркі МТС.

13. Адмяніць пастанову СНК СССР ад 29 студзеня 1935 года за № 174 у частцы парадку фінансавання і кредитавання МТС.

21. Устанавіць, што, пачынаючы з 1 студзеня 1938 года, фінансаванне ўсёй затраў МТС поўнасна ажыццяўляецца за кошт дзяржаўнага сазонага бюджэта па капітальных МТС.

14. Прылічваючыся а калгасаў аплата за работу МТС (натура і грошы) поўнасна паступае ў даход дзяржавы. Дырэктар МТС адказвае за своечасовае налічэнне, уручэнне рахункаў і здачу калгасам натуральна.

22. Устанавіць, што, пачынаючы з 1 студзеня 1938 года, фінансаванне ўсёй затраў МТС поўнасна ажыццяўляецца за кошт дзяржаўнага сазонага бюджэта па капітальных МТС.

15. У мэтах паліпшення работы МТС і ўмацавання барацьбы за павышэнне ўраджайнасці ўстанавіць наступныя віды заахочвання:

23. Пры ўстаўленні перавыдатку сродкаў супроць зацверджаных Наркмаэмам па якому-небудзь відзе затраў аддзялення Дзяржбанка прадастаўляе МТС 10-дзённы тэрмін для пакрыцця перавыдатку і неадкладна паведамляе аб гэтым абласной канторы Дзяржбанка і Наркмаэму рэспублікі, краёваму (абласнаму) для прыняцця неабходных мер.

16. Устанавіць, што, пачынаючы з 1 студзеня 1938 года, фінансаванне ўсёй затраў МТС поўнасна ажыццяўляецца за кошт дзяржаўнага сазонага бюджэта па капітальных МТС.

24. Прылічваючыся а калгасаў аплата за работу МТС (натура і грошы) поўнасна паступае ў даход дзяржавы. Дырэктар МТС адказвае за своечасовае налічэнне, уручэнне рахункаў і здачу калгасам натуральна.

17. Пры ўстаўленні перавыдатку сродкаў супроць зацверджаных Наркмаэмам па якому-небудзь відзе затраў аддзялення Дзяржбанка прадастаўляе МТС 10-дзённы тэрмін для пакрыцця перавыдатку і неадкладна паведамляе аб гэтым абласной канторы Дзяржбанка і Наркмаэму рэспублікі, краёваму (абласнаму) для прыняцця неабходных мер.


25. Устанавіць, што, пачынаючы з 1 студзеня 1938 года, фінансаванне ўсёй затраў МТС поўнасна ажыццяўляецца за кошт дзяржаўнага сазонага бюджэта па капітальных МТС.

18. Прылічваючыся а калгасаў аплата за работу МТС (натура і грошы) поўнасна паступае ў даход дзяржавы. Дырэктар МТС адказвае за своечасовае налічэнне, уручэнне рахункаў і здачу калгасам натуральна.

26. Устанавіць, што, пачынаючы з 1 студзеня 1938 года, фінансаванне ўсёй затраў МТС поўнасна ажыццяўляецца за кошт дзяржаўнага сазонага бюджэта па капітальных МТС.

19. У мэтах паліпшення работы МТС і ўмацавання барацьбы за павышэнне ўраджайнасці ўстанавіць наступныя віды заахочвання:

27. Пры ўстаўленні перавыдатку сродкаў супроць зацверджаных Наркмаэмам па якому-небудзь відзе затраў аддзялення Дзяржбанка прадастаўляе МТС 10-дзённы тэрмін для пакрыцця перавыдатку і неадкладна паведамляе аб гэтым абласной канторы Дзяржбанка і Наркмаэму рэспублікі, краёваму (абласнаму) для прыняцця неабходных мер.



ДА ЗДРАВСТВУЕТ НАШ КРАСНЫЙ ФЛОТ — ЗОРНИЙ СТРАЖ МОРЕНЫХ ГРАНИЦ СССР!

Да XX гадавіны Чырвонай Арміі і Ваенна-Марскога Флота «Ізгода» выпушчыў новы плакат работы мастака І. Жукава «Няхай жыве наш чырвоны флот — зорні артавы марскіх граніц СССР».

АДКРЫЎСЯ ПЛЕНУМ МЕНСКАГА ГАРКОМА ПАРТЫІ

Учора ў ДOME партыі адкрыўся пленум Менскага гаркома партыі. Ён дакладам аб выніках студзеньскага Пленума ЦК ВКП(б) выступіў выконваючы абавязкі першага сакратара ЦК і Менгаркома КП(б) Б тав. Волкаў.

Пасля даклада разгарнуліся спрэчкі. На першым пасяджэнні выступілі тт. Матушэвіч — сакратар парткома абуточнай фабрыкі імя Кагановіча, Маскел — работніца фабрыкі «Комунарка», Крэйко — сакратар парткома пракуратуры рэспублікі, Баркан — сакратар парткома фабрыкі-кухні, Глебаў — сакратар Менскага гаркома камсамола, Саціці — сакратар Кагановіцкага райкома партыі, Кацовіч — сакратар парткома завода імя Кірава і інш.

Выступаўшы таварыш аднадушна адобрылі гістарычны рашэнні студзеньскага Пленума ЦК ВКП(б). Таварыш ускрычалі дапушчаныя памылкі партарганізацыям пры выключэнні з партыі комуністаў, крытыкавалі марудлівасць савецкай партыі з разобраным апеляцыйных выключэнняў, расказвалі аб фактах выкрысці камуністаў-кар'ерыстаў, паклёпніцаў, перастрахоўшчыкаў, якія неслалі чэсных комуністаў.

Сёння працяг работы пленума.

ПЛЕНУМ ПОЛАЦКАГА АНУРКОМА КП(б)Б

ПОЛАЦК. 5-6 лютага адбыўся пленум Полацкага акругкома партыі сумесна з партыйным актывам. Пленум заслухаў даклад выконваючага абавязкі сакратара акругкома тав. Терахава аб выніках пастановы студзеньскага Пленума ЦК ВКП(б) і Пленума ЦК КП(б)Б у партарганізацыях акругі. Па дакладу ў спрэчках выказалася 12 чалавек.

Таварышы расказвалі, што былі пачынылі сакратара акругкома па партыйных справах тав. Рапапорт самавольна сымніў разгляд 12 апеляцый, паданых камуністамі, здаўшы іх у архіў. Апеляцыяны выключанага з партыі тав. Малецкага (Дрыса) звыш года не разглядацца. Былі начальнік паддэдзела чыгуначнага вузла, выкрыты як вораг народа, сам адбіраў у некаторых камуністаў партыйныя дакументы.

Значная колькасць членаў і кандыдатаў партыі была выключана за так званую пасіўнасць, прычым на пленуме прыводзіліся факты анекдатычных фармулёвак пры выключэнні з партыі. Так напрыклад, тав. Лютко быў

выключан з фармулёўкай «за паўсядзённую і сістэматычную неспіёмнасць». Старшыня калгаса ў Алоўскім раёне тав. Крываносава выключылі з партыі па матывах «не ведае, дзе ён састаіў — у ВКП(б) ці ў КП(б)Б».

На пленуме выступіў член Бюро ЦК КП(б)Б, нарком унутраных спраў БССР тав. Верман, які спыніўся на рашэннях пленумаў ЦК ВКП(б) і ЦК КП(б)Б і заклікаў партыйную арганізацыю неадкладна па большэвіцку выправіць дапушчаныя памылкі.

За апошні месяц у кандыдаты партыі прынят старшыня сельсавета тав. Мяснікоў і былы старшыня сельсавета тав. Улашчэвіч, надаўна вылучаны за гадчыкам райза.

ПЕРАДАВЫ ЛЮДЗІ УСТУПАЮЦЬ У ПАРТЫЮ

ЧАШНІКІ. 4 лютага бюро Чашніцкага райкома КП(б)Б прыняло ў кандыдаты партыі старшыню калгаса Жырына — дэпутата Варжоўнага Савета ССР тав. Папкоў.

За апошні месяц у кандыдаты партыі прынят старшыня сельсавета тав. Мяснікоў і былы старшыня сельсавета тав. Улашчэві

КАНКРЭТНА КІРАВАЦЬ РАЗМЕРКАВАННЕМ ДАХОДАУ У КАЛГСАХ

Калгасы Менскага сельскага раёна, як і ўсе калгасы Савецкага Саюза, у 1937 годзе дабіліся вялікіх поспехаў. У кожным калгасе на працягу атрымліваюць на працягу года больш, чым на працягу 1936 года. Вырасла вага працягу года. Перадвышаны калгасы раёна атрымліваюць на 3—4 кілаграмы хлеба, на 10—12 кілаграмаў бульбы, на 1—2 рублі грашмы і многа харчоў на працягу года. Бось, напрыклад, калгас «Чырвоны партызан», Падгайскага сельсавета. Калгасініцы атрымліваюць на працягу года 4,2 кілаграма абжываў, 10 кілаграмаў бульбы і 1 руб. грашмы. У калгасе «Чырвоны агароднік», Прыграднага сельсавета, на працягу года атрымліваюць 4 руб. 50 кап. грашмы, 15 кілаграмаў бульбы і гародніны, паўтара кілаграма хлеба.

Можна прывесці многа такіх фактаў. Сярэдніх жа лічбаў вагі працягу года ўсім раёну пакуль што няма. Справа ў тым, што кіруючыя арганізацыі Менскага сельскага раёна не вельмі спяшаюцца з заканчэннем размеркавання даходаў у калгасы. Раёныя земельныя аддзелы і машына-трактарныя станцыі складаннем гадзавых справаздач і размеркаваннем даходаў у калгасы не кіруюць. Гэту важнейшую гаспадарча-палітычную работу аддалі на волю шчотным работнікам.

Не вельмі даўно ў Менскім раёне адбыліся кустаныя нарады калгасных рахункаводцаў па пытанню складання гадзавых справаздач. Характэрна, што ні загадчык райземдзелу, ні дырэктары МТС не палічылі сваім абавязкам прысутнічаць і канкрэтна кіраваць гэтымі нарадамі. А ім варты было прысутнічаць, каб высветліць, што перашкаджае канчатковаму размеркаванню даходаў у калгасы, каб устанавіць чым канкрэтна трэба дапамагчы калгасам.

Толькі ў 35 калгасах раёна зацверджаны гадзавыя справаздачы. Прычым у раённым асямелым адзеле не ведаюць, ці праведзена ў гэтых калгасах фактычнае размеркаванне даходаў. Асталося яшчэ каля 150 калгасаў, у якіх усе выданыя калгаснікам, натурай і грашмы, лічбы авансам. Канчатковага размеркавання прыбыткаў калгасы не могуць прывесці, бо яшчэ не зацверджаны — а ў

многіх месцах і не складзены — гадзавыя справаздачы. Асноўная прычына неапраўдана мядуных тэмпаў размеркавання даходаў — у выключна дрэннай рабоце машына-трактарных станцыяў па абмолату. Нават сёння ў Менскім раёне бось такія калгасы, як «Комінтэрн», Рубілаўскага сельсавета, «Кім», Самахваляўскага сельсавета, і некаторыя іншыя, якія не закончылі абмолот хлеба.

Другая, не менш важная, прычына — недавальнае становішча з шчотнымі работнікамі ў калгасах. Так, напрыклад, у калгасе «Чырвоны будзёнік», Сеньніцкага сельсавета, па тры месяцы калгаснікам не лічылі працягу года. У калгасе «Свабода», Прыграднага сельсавета, «Комінтэрн», Замастопкава сельсавета, і многіх іншых закінулі працоўныя кніжкі калгасніку. Асабліва цяжка становішча з калгаснымі ўлікам у калгасе Дзержынскага МТС (дырэктар Мінін).

У калгасах «Чырвоны ніўка» і «Новы мір», Ляхавіцкага сельсавета, імя Калініна і «Ленінскі прызыў», Негарэльскага сельсавета, «Чырвоны баянец», Паліцкага сельсавета, «Палітдзельца», Ачэпскага сельсавета, — а ўсяго ў 26 калгасах раёна — на працягу многіх месяцаў аўсім няма рахункаводцаў.

Ва ўсім гэтым — прычыны зрыну ўрадавых тэрмінаў зацвярджання гадзавых справаздач і размеркавання даходаў у калгасы. Алуцніцкія кантроль і каніроўнага кіраўніцтва з боку райста і МТС прыводзіць да скажывання і адхілення даходаў. Перад калгасамі ставіць выключна сур'езныя ацэнкі і ацэнкі бараньбы за новыя поспехі ў 1938 годзе. Трэба ўсё гэта прадумаць і зацвердзіць вытворча-фінансавыя планы на 1938 год. Большасць калгасаў раёна пазобавлены магчымасці прыступіць да гэтай работы таму, што яшчэ не зацверджаны гадзавыя справаздачы за 1937 год. Кіруючыя арганізацыі Менскага сельскага раёна не прымаюць канкрэтных мер па скажыванню размеркавання даходаў, па шырокай папулярнай добрых вынікаў 1937 года сярод калгасных мас раёна.

І. ШЛЯФЕР.



Тав. Д. Л. Станавы — стахановец калгаса «Чырвоны Берэг», Аршанскага раёна, за 1937 год выработаваў 865 працадзён, на якія атрымаў 2,430 кілаграмаў зёрна. На заднім: владарыш калгаса выдае зерне калгасніку Т. Д. Л. Станавому, атрымаў і ім на працягу года. Фото Хейфена (БСФ).

ЧАМУ АДСТАЕ МАГІЛЕЎСКАЯ МТМ

Год таму назад пабудавана Магілеўская машына-трактарная майстэрня. Яна абслугоўвае 5 МТС, прычым капітальны і сярэдні рамонт трактараў робіць для Магілеўскага МТС, а астатніх жа сюды накіроўваюць на рамонт толькі матэрыялы.

Дырэкцыя Магілеўскай і іншых МТС не падавала над тым, каб арганізаваным парадкам прывесці атрыманне заробкаў трактарыста і гэтым самым не адрываць іх на доўгі час ад работы па рамонтну. З свайго боку кіраўніцтва МТМ не аблісцывала належных жылдзавых умоў для рамонтнікаў; частка з іх штодня хадзіць дамоў за некалькі кіламетраў, другая частка знаходзіцца ў дрэнна абсталяваным інтэрнаце.

У сярэдняе студзеня было зменена кіраўніцтва МТМ. Новы дырэктар т. Маразевіч і механік-вылучэнец, былы трактарыст т. Краснін узялі за ліквідацыю вынікаў шодніцтва, але даўжэ яшчэ не ўсе зроблі ў гэтым, каб майстэрня магла ўстанавіць план рамонтну трактараў ва ўстаноўлены ўрады тэрміны. З 20 студзеня яна была арганізавана 7 сталых групах па рамонтну, быў наведзены некаторы парадкі і інструменты і запасы частах, майстэрня была ачышчана ад хламу.

У самай майстэрні яшчэ шмат вытворчых непазлак. Інструментальна не абсталявана. Шмат часу тратыцца на тое, каб перад пачаткам работы атрымаць неабходны інструмент. Алуцніцкія сялянскія горшкі непазлаккі, паказалі майстэрню. Не даўна таму, што з першага снежня па 20 студзеня МТМ вымушана з рамонтну ўсталяваць 6 трактараў.

Работы камітэту майстэрні абавязваў кожную шодніцу выпускаць па 8 трактараў. Але на сёння гэты звыклі рэальны план не выконваецца. Адна з першых прычын — гэта называюцца пачуццвы рабачыя сілы. У брыгадзе Галева, напрыклад, асталося толькі адрін брыгадзір, 6 трактарыстаў пакінулі работу і пачалі ў калгасы за атрыманнем заробкаў абжыва. Пакінулі работу некалькі трактарыстаў з брыгады Ягора Петруфскага.

Не разгорнута тут сацыялістычнае спаробніцтва. Некалькі сацыялістычных гавароў, заключаных паміж брыгадамі амаль у пачатку работы майстэрні, агучылі. Ніхто іх не прывяртаў. Нема што з'яўляецца спаробніцтва паміж брыгадамі, якія ідуць і што з'яўляецца ўліку працы. Нарматыва ўстаноўлена толькі ў апошні дні. Трактарысты і брыгадзір звычайна не ведаюць, наколькі яны выканалі норму за дзень.

У сярэдняе студзеня было зменена кіраўніцтва МТМ. Новы дырэктар т. Маразевіч і механік-вылучэнец, былы трактарыст т. Краснін узялі за ліквідацыю вынікаў шодніцтва, але даўжэ яшчэ не ўсе зроблі ў гэтым, каб майстэрня магла ўстанавіць план рамонтну трактараў ва ўстаноўлены ўрады тэрміны. З 20 студзеня яна была арганізавана 7 сталых групах па рамонтну, быў наведзены некаторы парадкі і інструменты і запасы частах, майстэрня была ачышчана ад хламу.

Работы камітэту майстэрні абавязваў кожную шодніцу выпускаць па 8 трактараў. Але на сёння гэты звыклі рэальны план не выконваецца. Адна з першых прычын — гэта называюцца пачуццвы рабачыя сілы. У брыгадзе Галева, напрыклад, асталося толькі адрін брыгадзір, 6 трактарыстаў пакінулі работу і пачалі ў калгасы за атрыманнем заробкаў абжыва. Пакінулі работу некалькі трактарыстаў з брыгады Ягора Петруфскага.

Дырэкцыя Магілеўскай і іншых МТС не падавала над тым, каб арганізаваным парадкам прывесці атрыманне заробкаў трактарыста і гэтым самым не адрываць іх на доўгі час ад работы па рамонтну. З свайго боку кіраўніцтва МТМ не аблісцывала належных жылдзавых умоў для рамонтнікаў; частка з іх штодня хадзіць дамоў за некалькі кіламетраў, другая частка знаходзіцца ў дрэнна абсталяваным інтэрнаце.

У самай майстэрні яшчэ шмат вытворчых непазлак. Інструментальна не абсталявана. Шмат часу тратыцца на тое, каб перад пачаткам работы атрымаць неабходны інструмент. Алуцніцкія сялянскія горшкі непазлаккі, паказалі майстэрню. Не даўна таму, што з першага снежня па 20 студзеня МТМ вымушана з рамонтну ўсталяваць 6 трактараў.

Работы камітэту майстэрні абавязваў кожную шодніцу выпускаць па 8 трактараў. Але на сёння гэты звыклі рэальны план не выконваецца. Адна з першых прычын — гэта называюцца пачуццвы рабачыя сілы. У брыгадзе Галева, напрыклад, асталося толькі адрін брыгадзір, 6 трактарыстаў пакінулі работу і пачалі ў калгасы за атрыманнем заробкаў абжыва. Пакінулі работу некалькі трактарыстаў з брыгады Ягора Петруфскага.

У сярэдняе студзеня было зменена кіраўніцтва МТМ. Новы дырэктар т. Маразевіч і механік-вылучэнец, былы трактарыст т. Краснін узялі за ліквідацыю вынікаў шодніцтва, але даўжэ яшчэ не ўсе зроблі ў гэтым, каб майстэрня магла ўстанавіць план рамонтну трактараў ва ўстаноўлены ўрады тэрміны. З 20 студзеня яна была арганізавана 7 сталых групах па рамонтну, быў наведзены некаторы парадкі і інструменты і запасы частах, майстэрня была ачышчана ад хламу.

Работы камітэту майстэрні абавязваў кожную шодніцу выпускаць па 8 трактараў. Але на сёння гэты звыклі рэальны план не выконваецца. Адна з першых прычын — гэта называюцца пачуццвы рабачыя сілы. У брыгадзе Галева, напрыклад, асталося толькі адрін брыгадзір, 6 трактарыстаў пакінулі работу і пачалі ў калгасы за атрыманнем заробкаў абжыва. Пакінулі работу некалькі трактарыстаў з брыгады Ягора Петруфскага.

У сярэдняе студзеня было зменена кіраўніцтва МТМ. Новы дырэктар т. Маразевіч і механік-вылучэнец, былы трактарыст т. Краснін узялі за ліквідацыю вынікаў шодніцтва, але даўжэ яшчэ не ўсе зроблі ў гэтым, каб майстэрня магла ўстанавіць план рамонтну трактараў ва ўстаноўлены ўрады тэрміны. З 20 студзеня яна была арганізавана 7 сталых групах па рамонтну, быў наведзены некаторы парадкі і інструменты і запасы частах, майстэрня была ачышчана ад хламу.

Работы камітэту майстэрні абавязваў кожную шодніцу выпускаць па 8 трактараў. Але на сёння гэты звыклі рэальны план не выконваецца. Адна з першых прычын — гэта называюцца пачуццвы рабачыя сілы. У брыгадзе Галева, напрыклад, асталося толькі адрін брыгадзір, 6 трактарыстаў пакінулі работу і пачалі ў калгасы за атрыманнем заробкаў абжыва. Пакінулі работу некалькі трактарыстаў з брыгады Ягора Петруфскага.

У сярэдняе студзеня было зменена кіраўніцтва МТМ. Новы дырэктар т. Маразевіч і механік-вылучэнец, былы трактарыст т. Краснін узялі за ліквідацыю вынікаў шодніцтва, але даўжэ яшчэ не ўсе зроблі ў гэтым, каб майстэрня магла ўстанавіць план рамонтну трактараў ва ўстаноўлены ўрады тэрміны. З 20 студзеня яна была арганізавана 7 сталых групах па рамонтну, быў наведзены некаторы парадкі і інструменты і запасы частах, майстэрня была ачышчана ад хламу.

Работы камітэту майстэрні абавязваў кожную шодніцу выпускаць па 8 трактараў. Але на сёння гэты звыклі рэальны план не выконваецца. Адна з першых прычын — гэта называюцца пачуццвы рабачыя сілы. У брыгадзе Галева, напрыклад, асталося толькі адрін брыгадзір, 6 трактарыстаў пакінулі работу і пачалі ў калгасы за атрыманнем заробкаў абжыва. Пакінулі работу некалькі трактарыстаў з брыгады Ягора Петруфскага.

У сярэдняе студзеня было зменена кіраўніцтва МТМ. Новы дырэктар т. Маразевіч і механік-вылучэнец, былы трактарыст т. Краснін узялі за ліквідацыю вынікаў шодніцтва, але даўжэ яшчэ не ўсе зроблі ў гэтым, каб майстэрня магла ўстанавіць план рамонтну трактараў ва ўстаноўлены ўрады тэрміны. З 20 студзеня яна была арганізавана 7 сталых групах па рамонтну, быў наведзены некаторы парадкі і інструменты і запасы частах, майстэрня была ачышчана ад хламу.

Работы камітэту майстэрні абавязваў кожную шодніцу выпускаць па 8 трактараў. Але на сёння гэты звыклі рэальны план не выконваецца. Адна з першых прычын — гэта называюцца пачуццвы рабачыя сілы. У брыгадзе Галева, напрыклад, асталося толькі адрін брыгадзір, 6 трактарыстаў пакінулі работу і пачалі ў калгасы за атрыманнем заробкаў абжыва. Пакінулі работу некалькі трактарыстаў з брыгады Ягора Петруфскага.

У сярэдняе студзеня было зменена кіраўніцтва МТМ. Новы дырэктар т. Маразевіч і механік-вылучэнец, былы трактарыст т. Краснін узялі за ліквідацыю вынікаў шодніцтва, але даўжэ яшчэ не ўсе зроблі ў гэтым, каб майстэрня магла ўстанавіць план рамонтну трактараў ва ўстаноўлены ўрады тэрміны. З 20 студзеня яна была арганізавана 7 сталых групах па рамонтну, быў наведзены некаторы парадкі і інструменты і запасы частах, майстэрня была ачышчана ад хламу.

Работы камітэту майстэрні абавязваў кожную шодніцу выпускаць па 8 трактараў. Але на сёння гэты звыклі рэальны план не выконваецца. Адна з першых прычын — гэта называюцца пачуццвы рабачыя сілы. У брыгадзе Галева, напрыклад, асталося толькі адрін брыгадзір, 6 трактарыстаў пакінулі работу і пачалі ў калгасы за атрыманнем заробкаў абжыва. Пакінулі работу некалькі трактарыстаў з брыгады Ягора Петруфскага.

У сярэдняе студзеня было зменена кіраўніцтва МТМ. Новы дырэктар т. Маразевіч і механік-вылучэнец, былы трактарыст т. Краснін узялі за ліквідацыю вынікаў шодніцтва, але даўжэ яшчэ не ўсе зроблі ў гэтым, каб майстэрня магла ўстанавіць план рамонтну трактараў ва ўстаноўлены ўрады тэрміны. З 20 студзеня яна была арганізавана 7 сталых групах па рамонтну, быў наведзены некаторы парадкі і інструменты і запасы частах, майстэрня была ачышчана ад хламу.

РАДЫЁГРАМЫ 3 ЛАГЕРА ПАПАНАІНА

МАЛАНКА, ЛЕНІНГРАД, ЛЕНПАНОЧМОРШЛЯХ, ШМІДТУ Лёд згуртавала да 10 балаў. Часамі тарасіць. Увесь лагэр падрыхтаваў да пераходзі на нартах. Ільзіны быстра ўзаемна перамяшчаюцца. У 6 ночы постога абсервацыя — шырота 73 градусаў 19 мінут, заходняя даўгата 18 градусаў 0 мінут.

ны, перадае рэзультаты гэтых выгледаных па радыё на Вялікую Зямлю. 7 лютага ў Маскве атрыманы з дрэйфуючай крыгі наступныя тры радыёграмы:

ПАПАНАІН. («ПРАВДА»).

СТАНЦЫЯ «ПАУНОЧНЫ ПОЛЮС», 7 лютага, 6 гадзін. Шырота 73 градусаў 19 мінут, заходняя даўгата 18 градусаў 00 мінут, невялікая воблачнасць, заходні вецер менш 1 бала, тэмпература мінус 13 градусаў.

Курс на востраў Ян-Майен. Борт «ТАЙМЫР», 5 лютага. (Радыё). Ідзем курсам на востраў Ян-Майен. 3-я буйная акіянскай зыбі і шквалістага заходняга ветру з снегавымі зарамі, які даходзіць да 10 балаў, трымаем ход у два вузлы. Край судна даходзіць часамі да 40 градусаў.

СТАНЦЫЯ «ПАУНОЧНЫ ПОЛЮС», 7 лютага, 12 гадзін. Коардынаты тэля-ж, сур'езная воблачнасць, паўночна-заходні вецер 4 балы, тэмпература мінус 12 градусаў. (БЕЛТА).

«ТАЙМЫР» ВЫШАУ СА ШТОРМА. Па атрыманні 7 лютага ў Маскве вестак, ледкальны параход «Таймыр» у 24 гадзіны 6 лютага знаходзіцца ў 72 градусах 14 мінут паўночнай шыраты і 15 градусаў 26 мінут усходняй даўгаты. «Таймыр» ідзе на заходне-паўночны захад з хуткасцю 8,1 вузла (вузел — 1,8 км.) у гадзіну. Вецер паўднёва-заходні, сілай ў 3 балы. Тэмпература вятра плюс 1 градус і вадм — плюс 6 градусаў. Ясна. (БЕЛТА).



Месцазнаходжанне лагера Папаніна і судна «Мурманец»

МЕСЦАЗНАХОДЖАННЕ СУДНА «МУРМАНЕЦ» 7 лютага ў Маскве атрымана наступная радыёграма аб месцазнаходжанні вартанага судна «Мурманец», якое прабіваецца сярэз ільды да дрэйфуючай крыгі Папаніна: «У 01 гадзін на Грынвічу (у 3 гадзіны па маскоўскаму часу) — шырота 70 градусаў 30 мінут, заходняя даўгата 07 градуса 18 мінут. Сур'езная воблачнасць, іспытаны слабы сніг. Вецер усходне-паўночна-усходні, сілай ў 10 балаў, тэмпература мінус 7 градусаў».

СТАНЦЫЯ «ПАУНОЧНЫ ПОЛЮС», 7 лютага, 6 гадзін. Коардынаты тэля-ж, сур'езная воблачнасць, паўночна-заходні вецер 4 балы, тэмпература мінус 12 градусаў. (БЕЛТА).

НА ўСЕБЕЛАРУСКАЙ АГРАТЭХНІЧНАЙ НАРАДЖЕ ПА ІЛЬНУ

6 лютага ў г. Менску прадаўжаў сваю работу рэспубліканская нарада аграномаў і калгасніку-стаханавцаў Ільнаводства. У спрэчку па дакладзе выступіла 40 чалавек.

Ільнасемя, 9 цнт. Ільнавалка і 25 цнт. зёрнавых.

Аб багатым вопыце вырошчвання Ільну расказаў тэксам 73-гадова калгаснік сельсавесіні «Новае жыццё», Чыгукара раёна, Карней Андрэевіч Раманюк. Знаючы Ільнавод і ўплываючы ініцыятарам развортвання стаханавскага руху ў калгасах свайго раёна.

Узалежнічы аб свайй рабоце, стаханавца Ільнаводства крытыкуюць асобныя аграномы і земельныя органы, якія слаба пашыраюць вопыт перадавых, маля ўдзяляюць увагу развортванню сацыялістычнага спаробніцтва і стаханавскага руху за высокі ўрады Ільну.

Асабліва увагі заслугоўвае вопыт перадавога калгаса імя Валадарскага, Магілеўскага раёна. Старшыня калгаса тав. І. В. Каракін расказаў, як калгас з кожнага гектара ўсёй плошчы атрымаў за 7,5 цэнтэра валка і 5,5 цэнтэра Ільнасемя. Ільнавалка аднаго высокіх мумарам, які даходзіць да 22.

Узалежнічы нарады паставілі выключна на сацыялістычнае спаробніцтва па Ільну перадаваў у СССР Ільнаводчуху Калінінскую вобласць. Ільнаводчуха БССР сёння будучы змагацца за атрыманне сярэдняга ўрады Ільнавалка не менш 5 цэнтэраў з гектара.

7 лютага працавалі секцыі па культуры Ільну і пярвічнай яго апрацоўцы, у якіх прымаўлі ўдзел аграномы-вопытнікі і калгаснікі — майстры высокіх урадыў. На гэтым нарада скончыла сваю работу.

Узалежнічы нарады паставілі выключна на сацыялістычнае спаробніцтва па Ільну перадаваў у СССР Ільнаводчуху Калінінскую вобласць. Ільнаводчуха БССР сёння будучы змагацца за атрыманне сярэдняга ўрады Ільнавалка не менш 5 цэнтэраў з гектара.

Асабліва увагі заслугоўвае вопыт перадавога калгаса імя Валадарскага, Магілеўскага раёна. Старшыня калгаса тав. І. В. Каракін расказаў, як калгас з кожнага гектара ўсёй плошчы атрымаў за 7,5 цэнтэра валка і 5,5 цэнтэра Ільнасемя. Ільнавалка аднаго высокіх мумарам, які даходзіць да 22.

Узалежнічы нарады паставілі выключна на сацыялістычнае спаробніцтва па Ільну перадаваў у СССР Ільнаводчуху Калінінскую вобласць. Ільнаводчуха БССР сёння будучы змагацца за атрыманне сярэдняга ўрады Ільнавалка не менш 5 цэнтэраў з гектара.

Асабліва увагі заслугоўвае вопыт перадавога калгаса імя Валадарскага, Магілеўскага раёна. Старшыня калгаса тав. І. В. Каракін расказаў, як калгас з кожнага гектара ўсёй плошчы атрымаў за 7,5 цэнтэра валка і 5,5 цэнтэра Ільнасемя. Ільнавалка аднаго высокіх мумарам, які даходзіць да 22.

Узалежнічы нарады паставілі выключна на сацыялістычнае спаробніцтва па Ільну перадаваў у СССР Ільнаводчуху Калінінскую вобласць. Ільнаводчуха БССР сёння будучы змагацца за атрыманне сярэдняга ўрады Ільнавалка не менш 5 цэнтэраў з гектара.

Асабліва увагі заслугоўвае вопыт перадавога калгаса імя Валадарскага, Магілеўскага раёна. Старшыня калгаса тав. І. В. Каракін расказаў, як калгас з кожнага гектара ўсёй плошчы атрымаў за 7,5 цэнтэра валка і 5,5 цэнтэра Ільнасемя. Ільнавалка аднаго высокіх мумарам, які даходзіць да 22.

Узалежнічы нарады паставілі выключна на сацыялістычнае спаробніцтва па Ільну перадаваў у СССР Ільнаводчуху Калінінскую вобласць. Ільнаводчуха БССР сёння будучы змагацца за атрыманне сярэдняга ўрады Ільнавалка не менш 5 цэнтэраў з гектара.

Асабліва увагі заслугоўвае вопыт перадавога калгаса імя Валадарскага, Магілеўскага раёна. Старшыня калгаса тав. І. В. Каракін расказаў, як калгас з кожнага гектара ўсёй плошчы атрымаў за 7,5 цэнтэра валка і 5,5 цэнтэра Ільнасемя. Ільнавалка аднаго высокіх мумарам, які даходзіць да 22.

Узалежнічы нарады паставілі выключна на сацыялістычнае спаробніцтва па Ільну перадаваў у СССР Ільнаводчуху Калінінскую вобласць. Ільнаводчуха БССР сёння будучы змагацца за атрыманне сярэдняга ўрады Ільнавалка не менш 5 цэнтэраў з гектара.

Асабліва увагі заслугоўвае вопыт перадавога калгаса імя Валадарскага, Магілеўскага раёна. Старшыня калгаса тав. І. В. Каракін расказаў, як калгас з кожнага гектара ўсёй плошчы атрымаў за 7,5 цэнтэра валка і 5,5 цэнтэра Ільнасемя. Ільнавалка аднаго высокіх мумарам, які даходзіць да 22.

Узалежнічы нарады паставілі выключна на сацыялістычнае спаробніцтва па Ільну перадаваў у СССР Ільнаводчуху Калінінскую вобласць. Ільнаводчуха БССР сёння будучы змагацца за атрыманне сярэдняга ўрады Ільнавалка не менш 5 цэнтэраў з гектара.

ПРЫЛІЎ У КАЛГАСЫ

Беларусь, гэе апошнім вітам апаўгу з'яўляецца торф, павінна тэксам ісі па шляху папярняны базы энэргэхімічнага выкарыстання, спосабам газіфікацыі, што засць рэспубліцы вялікія рэсурсы новай хімічнай сыравіны ў выглядзе генератарнай смалы.

Перавага першага спосаба заключваецца толькі ў тым, што, выкарыстоўваючы торф як энэргэхімічнае сыравіну, мы значна зніжам кошт торфу, а скарыстоўваючы зборны пар да пеллафікацыі торфу, зніжам яшчэ і кошт энэргіі. Але пры гэтым застаецца невырашанай галоўная частка праблемы — разгрузка транспарту ад павозкі апаўгу.

Развіццё прамысловасці ў трэцім пачатку выклікае велізарную патрабу ў газе. Гэта патраба ў нас павінна быць задаволена шляхам умяшчэння газіфікацыі торфу.

Пры традыцыйным спосабам прыходзіцца прыняць пад увагу капіталаўкладанні і расход металу на ліўны пералачы і падстанцыі і лічбына са стратамі ў сетцы.

Паралельна з ростам патрабнасці ў прамысловым газе, вельмі шырока расце пачуццвы патрабнасць у газе, як самым танным і аргументным бытам апаўгу.

Пры традыцыйным спосабам прыходзіцца прыняць пад увагу капіталаўкладанні і расход металу на ліўны пералачы і падстанцыі і лічбына са стратамі ў сетцы.

Паралельна з ростам патрабнасці ў прамысловым газе, вельмі шырока расце пачуццвы патрабнасць у газе, як самым танным і аргументным бытам апаўгу.

Пры традыцыйным спосабам прыходзіцца прыняць пад увагу капіталаўкладанні і расход метал

